

**БЕЛАРУСКИ
КАЛЯНДАР
1973**

Галоўнае праўленне Беларускага
грамадска-культурнага таварыства

Беласток, 1973

Рэдактар
Георгій Валкавыцкі

Мастак
Стэфан Рыбі

Праўшчык
Ада Чэчуга

Тэхрэдактар
Міхась Папоў

Карэктар
Валянціна Жэшка

СКАРОЧАНЫ КАЛЯНДАР НА 1978 ГОД

СТУДЗЕНЬ					ЛЮТЫ					САКАВІК							
П.	1	8	15	22	29		5	12	19	26		5	12	19	26		
А.	2	9	16	23	30		6	13	20	27		6	13	20	27		
С.	3	10	17	24	31		7	14	21	28		7	14	21	28		
Ч.	4	11	18	25		1	8	15	22		1	8	15	22	29		
П.	5	12	19	26		2	9	16	23		2	9	16	23	30		
С.	6	13	20	27		3	10	17	24		3	10	17	24	31		
Н.	7	14	21	28		4	11	18	25		4	11	18	25			
КРАСАВІК					МАЙ					ЧЭРВЕНЬ							
П.		2	9	16	23	30		7	14	21	28		4	11	18	25	
А.		3	10	17	24		1	8	15	22	29		5	12	19	26	
С.		4	11	18	25		2	9	16	23	30		6	13	20	27	
Ч.		5	12	19	26		3	10	17	24	31		7	14	21	28	
П.		6	13	20	27		4	11	18	25		1	8	15	22	29	
С.		7	14	21	28		5	12	19	26		2	9	16	23	30	
Н.	1	8	15	22	29		6	13	20	27		3	10	17	24		
ЛІПЕНЬ					ЖНІВЕНЬ					ВЕРАСЕНЬ							
П.		2	9	16	23	30		6	13	20	27		3	10	17	24	
А.		3	10	17	24	31		7	14	21	28		4	11	18	25	
С.		4	11	18	25		1	8	15	22	29		5	12	19	26	
Ч.		5	12	19	26		2	9	16	23	30		6	13	20	27	
П.		6	13	20	27		3	10	17	24	31		7	14	21	28	
С.		7	14	21	28		4	11	18	25		1	8	15	22	29	
Н.	1	8	15	22	29		5	12	19	26		2	9	16	23	30	
КАСТРЫЧНІК					ЛІСТАПАД					СНЕЖАНЬ							
П.	1	8	15	22	29			5	12	19	26		3	10	17	24	31
А.	2	9	16	23	30			6	13	20	27		4	11	18	25	
С.	3	10	17	24	31			7	14	21	28		5	12	19	26	
Ч.	4	11	18	25		1		8	15	22	29		6	13	20	27	
П.	5	12	19	26		2		9	16	23	30		7	14	21	28	
С.	6	13	20	27		3		10	17	24		1	8	15	22	29	
Н.	7	14	21	28		4		11	18	25		2	9	16	23	30	



Студзень

Дата	Дні	Імяніны адзначаюць	
1	П	Новы Год	Цімафея
2	А	Макара	Ігната
3	С	Генавефы, Дануты	Ульяны, Пятра
4	Ч	Яўгенія, Рыгора	Анастасіі
5	П	Эдварда, Эмільяна	Паўла
6	С	Трох Каралёў	Куцця, Жэні
7	Н	Люцыяна, Юльяна	Каляды
8	П	Сэверына	Др. Дз. Каляд
9	А	Юльяна, Марц'янны	Сцяпана
10	С	Яна, Вільгельма	Агаты
11	Ч	Ганараты, Фелікса	Марка
12	П	Бенедыкта, Аркадзія	Хвядоры, Анісіі
13	С	Веранікі, Багуміла	Меланіі
14	Н	Фелікса	Новы Год
15	П	Паўла, Макара	Сяргея, Серафіма
16	А	Марцэлія	Малахіі
17	С	Антана, Яна	Антана, Сцяпана
18	Ч	Малгажаты, Пятра	Апалінара
19	П	Генрыка, Марты	Вадохрышча
20	С	Фабіяна	Апанаса
21	Н	Агнешкі, Яраслава	Юрыя, Юльяна
22	П	Вінцэнта	Піліпа
23	А	Раймунда, Марыі	Рыгора
24	С	Феліцыі, Рафала	Міхала
25	Ч	Паўла, Мілоша	Таццяны
26	П	Палікарпа	Якуба
27	С	Яна, Пшыбыслава	Ніны
28	Н	Аўгустына	Паўла
29	П	Францішка	Леанілы
30	А	Мартыны, Мацея	Антана
31	С	Яна, Марцэліны	Максіма

● 1.І.1919 Утварэнне БССР ● 1.І.1944 Утварэнне КРН ● 3.І.1923 Нар. бел. пісьменнік А. Шапкоў ● 4.І.1923 Нар. бел. пісьменнік М. Ваданосаў ● 17.І.1945 Вызваленне Варшавы ● 21.І.1838 Нар. К. Каліноўскі ● 21.І.1924 Пам. Ул. Ленін ● 22.І.1863 Пачатак студзеньскага паўстання ● 22.І.1905 Пач. рэвалюцыі 1905 г. ● 25.І.1949 Утварэнне РВІГ ● 31.І.1946 Абвяшчэнне Венгерскай Народнай Рэспублікі.



Пасека зімою

Фота Я. Цялушэцкага

Для памяці

Народная метэаралогія


Калі зімою мала снегу, мала будзе і дажджоў летам. Калі зіма снежная — лета дажджлівае. Зімою многа інею — летам многа расы.



Лісты

Дата	Дні	Імяніны адзначаюць	
1	Ч	Ігната, Брыгіды	Макара, Арсеня
2	П	Марыі, Грамніцы	Яўфіма
3	С	Блажэя, Гіпаліта	Максіма, Яўгена
4	Н	Андрэя	Цімафел
5	П	Агаты	Клімента, Генадзя
6	А	Дароты, Вагдана	Ксені
7	С	Рамуальда, Рышарда	Рыгора, Віталія
8	Ч	Яна, Пятра	Язэпа, Марыі
9	П	Апалоніі, Цырыля	Дзмітра
10	С	Схаластыкі, Яцка	Яфрэма, Аркадзя
11	Н	Марыі, Лазара	Рамана, Якуба
12	П	Мадэста, Юльяна	Васіля
13	А	Рыгора, Кацярыны	Мікіты
14	С	Валянціна, Цырыля	Трыфана
15	Ч	Юзэфа, Фаўстына	Грамніцы
16	П	Папелец, Юльяны	Сямёна, Ганны
17	С	Юльяна, Лукаша	Кірыла
18	Н	Канстанцыі, Сімеона	Агаты
19	П	Кандрата	Хрысціны
20	А	Ляона, Людмілы	Лукі
21	С	Элеаноры, Фелікса	Тодара
22	Ч	Пятра, Малгажаты	Нікіфара, Генадзя
23	П	Марты, Рамана	Валянціны
24	С	Мацея, Вагуша	Уласа, Усевалада
25	Н	Віктара, Цэзара	Аляксея
26	П	Аляксандра, Міраслава	Зоі, Святланы
27	А	Габрыеля	Кірыла, Канстанціна
28	С	Рамана	Еўфрасіні

● 1.ІІ.1913 Нар. бел. пісьменнік А. Алешка ● 2.ІІ.1943 Перамога над Ста-
лінградам ● 10.ІІ.1898 Нар. нямецкі пісьменнік Б. Брэхт ● 18.ІІ.1893 Нар.
бел. пісьменнік М. Гарэцкі ● 19.ІІ.1473 Нар. М. Калернік ● 21.ІІ.1848 Вы-
шаў Камуністычны Маніфест ● 22.ІІ.1848 Вясна Народаў ● 23.ІІ.1918
Утварэнне Савецкай Арміі ● 26.ІІ.1956 I з'езд БГКП.



Вёска Абрубнікі Беластоцкага павету
Фота Я. Цялушэцкага

Для памяці

Народная метэаралогія

Калі воблакі ідуць супраць ветру, будзе снег. Калі лёд моцна трашчэць, чакай працягу марозу. Вераб'і дружна зімою расчырыкаліся — на адлігу.



Сакавік

Дата	Дні	Імяніны адзначаюць	
1	Ч	Альбіна, Антона	Льва
2	П	Галены, Паўла	Архіпа
3	С	Кунегунды, Марыны	Агафона
4	Н	Казіміра, Луцы	Цімафея
5	П	Віктара, Ружы	Яўгеніі
6	А	Вацлава, Фрыдэрыка	Палікарпа
7	С	Тамаша	Эразма
8	Ч	Дзень жанчын	Тараса
9	П	Францішкі, Кацярыны	Парфіра
10	С	Марцэля, Цыпрыяна	Пракопа
11	Н	Канстанта	Ціта, Сцяпана
12	П	Рыгора, Бернарда	Васіля
13	А	Хрысціны, Бажэны	Кіры
14	С	Матыльды, Ляона	Еўдакіі, Тамары
15	Ч	Клеменса, Людвікі	Фядота, Арсеня
16	П	Гіляра, Ізабелы	Яўтропія
17	С	Збігнева, Яна	Герасіма, Вечаслава
18	Н	Эдуарда, Цырыля	Конана, Канстанціна
19	П	Юзэфа, Багдана	Аркадзя
20	А	Вінцэнта, Клаўдзіі	Яўгеня
21	С	Бенадыкта, Любаміра	Феафілакта
22	Ч	Паўла, Кацярыны	40 муч.
23	П	Пелагеі, Фелікса	Міхала, Таісы
24	С	Габрыеля, Марка	Сафрона
25	Н	Марыі, Венчыслава	Феафана
26	П	Тадора, Эмануэля	Нікіфара
27	А	Яна, Лідзіі	Расціслава
28	С	Анелі, Яна	Аляксандра
29	Ч	Эўстаха, Віктарыны	Юльяна, Музы
30	П	Амеліі	Аляксея
31	С	Бальбіны, Беняміна	Аляксандры

● 1.ІІІ.1943 Абвяшчэнне ідэйнай дэкларацыі ПНР ● 4.ІІІ.1956 Выхад першага нумару «Нівы» ● 14.ІІІ.1883 Пам. Карл Маркс ● 18.ІІІ.1943 Загінула Ганка Савіцкая, заснавальніца Звёнску валькі млодых (нар. 19.ХІІ.1917) ● 18.ІІІ.1871 Узнікненне Парыжскай камуны ● 27.ІІІ.1923 Нар. бел. пісьменнік Алесь Рылько.



Дом друку ў Беластоку — сядзіба «Нівы» (на першым плане, далей — папулярныя «Далікатэсы»)

Фота Я. Цямушэцкага

Для памяці

Народная метэаралогія


Ранні прылёт жаваранкаў — на цёплую вясну. Калі зайцы доўга не ліняюць вясной, значыць, халады яшчэ працягнуцца. Веснавы снег выносіць рэшткі зімовага.



Красавік

Дата	Дні	Імяніны адзначаюць	
1	Н	Гражыны, Тэадора	Дарыі
2	П	Уладзіслава	Святланы, Галены
3	А	Рышарда	Якуба
4	С	Ізідара, Вацлава	Васіля,
5	Ч	Вінцэнта, Ірыны	Нікана
6	П	Чэслава	Захара, Арцёма
7	С	Тэадора	Благавешчанне
8	Н	Дыяніза, Цэзарыны	Алы, Ірнея, Ларысы
9	П	Марыі, Марцэлія	Матроны
10	А	Міхала, Макара	Сцяпана
11	С	Ляона, Філіпа	Марка
12	Ч	Віктара, Людаслава	Івана
13	П	Пшэмыслава	Веняміна
14	С	Юстыны, Валерыяна	Марыі
15	Н	Анастасіі, Вацлава	Ціта
16	П	Бенедыкта, Юліі	Мікіты
17	А	Роберта, Рудольфа	Ізэпа, Юрыя
18	С	Апалоніюша, Багуслава	Хвядоры
19	Ч	Ляона	Платаніды
20	П	Агнешкі, Чэслава	Марціна
21	С	Анзэльма, Фелікса	Радзівона
22	Н	Вялікдзень	Вербніца
23	П	Др. Дз. Вялікадня	Георгія
24	А	Рыгора	Анціпа
25	С	Марка, Яраслава	Васіля, Мілы
26	Ч	Марыі	Артамона
27	П	Тэафіля	Антона
28	С	Паўла, Валерыі	Трафіма
29	Н	Пятра, Багуслава	Вялікдзень
30	П	Кацярыны, Мар'яна	Др. Дз. Вялікадня

● 4.IV.1945 Вызваленне Венгрыі ● 9.IV.1898 Нар. слаўны негрыцянскі спявак П. Робсан ● 10.IV.1923 Пам. вядомы польскі фалькларыст Міхал Федароўскі ● 12.IV.1943 Узнікненне ў СССР Саюза польскіх патрыётаў ● 12.IV.1961 Першы касмічны палёт чалавека ● 18.IV.1903 Нар. бел. пісьменнік Платон Галавач ● 21.IV.1945 Падпісанне дагавору аб польска-савецкім супрацоўніцтве ● 22.IV.1870 Нар. Уладзімір Ленін.



Выган у Галадах

Фота В. Рудчыка

Для памяці

Народная метэаралогія


Калі птушкі ўюць гнёзды на сонечным баку дрэў, на халоднае лета. Конь храпіць на непагоду, фыркае — на цяпло. Трасе галавой і закідвае яе ўверх — на дождж.



Май

Дата	Дні	Імяніны адзначаюць	
1	А	Свята Працы	Віктара
2	С	Зыгмунта, Анатоля	Хрыстафора
3	Ч	Марыі, Аляксандра	Анастасіі
4	П	Фларыяна, Манікі	Хведара
5	С	Ірыны, Вальдэмара	Віталія
6	Н	Яна	Георгія
7	П	Венедыкта, Людаміра	Валянціна
8	А	Станіслава	Марка
9	С	Дзень Перамогі	Васіля
10	Ч	Ізідара, Антона	Сымона
11	П	Францішка, Людаміра	Яўсея
12	С	Панкраца, Дамініка	Мемнона
13	Н	Серваца, Роберта	Якуба
14	П	Багіфаца, Дабеслава	Тамары
15	А	Зосі, Яна	Барыса, Міхала
16	С	Андрэя	Цімафея
17	Ч	Веранікі, Брунона	Пелагеі
18	П	Эрыка, Фелікса	Ірыны
19	С	Пятра, Мікалая	Іова, Міхала
20	Н	Бернардына	Анакія, Ніла
21	П	Доната, Віктара	Іана
22	А	Галены, Юліі	Мікалая
23	С	Міхала, Івоны	Таісы, Сымона
24	Ч	Іанны, Зузаны	Мяфодзія, Кірыла
25	П	Рыгора, Урбана	Германа
26	С	Філіпа, Паўліны	Глікерыі
27	Н	Магдалены, Яна	Ізідара
28	П	Аўгустына	Дзмітра
29	А	Магдалены, Тэадозіі	Тодара
30	С	Фелікса, Фердынанда	Еўфрасінні
31	Ч	Анелі, Петранелі	Клаўдзіі, Аляксандра

- 1.V.1890 Першае святкаванне свята рабочых у Польшчы і ў свеце
- 2.V.1945 Узняцце Берліна ● 5.V.1818 Нар. Карл Маркс ● 8.V.1945 Капітуляцыя гітлераўскай Германіі ● 9.V.1945 Вызваленне Чэхаславакіі ● 11.V.1883 Нар. бел. пісьменнік Янка Маўр ● 14.V.1943 Утварэнне I Дывізіі імя Т. Касцюшкі ● 14.V.1955 Падпісанне Варшаўскага дагавору.



*Дом культуры імя Кастуся Каліноўскага ў Гараджы
Фота Я. Цялушэцкага*

Для памяці

Народная метэаралогія


Карова на зямлі ляжыць — на цёплую пагоду. Гракі крычаць — пагода сапсуецца. Галкі чарадамі ляцяць — на дождж.



Чэрвень

Дата	Дні	Імяніны адзначаюць	
1	П	Якуба, Кандрата	Карніла
2	С	Марыі, Эразма	Аляксея
3	Н	Лешка, Клатыльды	Алены
4	П	Францішка, Кароля	Васілісы
5	А	Паўліны	Ігара
6	С	Норберта	Сцяпана
7	Ч	Роберта, Веслава	Ушэсце
8	П	Медарда, Вільгельма	Карпа
9	С	Феліцыяна, Пелагеі	Хвядоры, Ніла
10	Н	Зелёнэ свёнткі	Мікіты
11	П	Барнабы, Фелікса	Аляксандра
12	А	Яна, Ануфрыя	Васіля
13	С	Антона, Луцыяна	Армея
14	Ч	Вазыля	Дыяніза, Ангеліна
15	П	Іяланты	Нічышара
16	С	Юстыны, Аліны	Лук'яна
17	Н	Адольфа, Лаўры	Тройца
18	П	Марка, Альжбеты	Дарафея
19	А	Герваза, Пратаза	Тэклі
20	С	Флёрантыны, Богны	Валерыі
21	Ч	Вожа цяло	Яфрэма
22	П	Паўліны	Фёклы
23	С	Ванды, Зэнана	Антаніны
24	Н	Яна, Дануты	Варфаламея
25	П	Вільгельма, Луцыі	Ануфрыя
26	А	Яна, Паўла	Акуліны
27	С	Уладзіслава	Елісея
28	Ч	Ляона, Іранеуша	Міхала, Аўгустына
29	П	Пятра, Паўла	Ціхана
30	С	Люцыны, Эміліі	Мануіла

● 1.VI.1933 Крывавыя сялянскія забастоўкі ў Паўднёвай Польшчы ● 5.VI.1783 Першы палёт наветраным шарам ● 9.VI.1943 I з'езд Саюза польскіх патрыётаў у Маскве ● 16.VI.1963 Першы палёт у космасе жанчыны ● 20.VI.1793 Нар. польскі пісьменнік Аляксандр Фрэдра ● 22.VI.1941 Нападзенне гітлераўскай Германіі на СССР ● 24.VI.1838 Нар. Ян Матэйка ● 27.VI.1913 Нар. бел. пісьменнік Юры Рудзько.



Рака Нарва

Фота А. Карлюка

Для памяці

Народная метэаралогія

Высокая круглая радуга — на добрую пагоду, нізкая і пакатая на непагоду. Калі радуга пасля дажджу хутка прападзе — на ясную пагоду.



Літень

Дата	Дні	Імяніны адзначаюць	
1	В	Галіны, Мар'яна	Лявона
2	П	Марыі, Урбана	Засіма
3	А	Анатоля, Яцка	Мяфода
4	С	Альжбеты, Інацэнта	Цярэнція
5	Ч	Антана, Філамены	Зінаіды
6	П	Луцы, Дамінікі	Язэпа
7	С	Цырыля, Метода	Іана
8	Н	Альжбеты	Ермалая
9	П	Веранікі, Зэнана	Дзяніса
10	А	Філіпа, Амеліі	Іанны, Інесы
11	С	Пелагеі, Вольгі	Івана
12	Ч	Яна, Веранікі	Пятра, Паўла
13	П	Малгажаты	Гаўрылы, Сямёна
14	С	Марцэля, Банавентуры	Дзям'яна
15	Н	Генрыка, Уладзіміра	Уліты
16	П	Марыі, Бенедыкта	Анатоля
17	А	Аляксея, Багдана	Андрэя
18	С	Каміля, Шьмана	Апанаса
19	Ч	Вінцэнта	Сяргея
20	П	Чэслава, Гераніма	Фамы
21	С	Віктара, Данеля	Пракопа
22	Н	Свята Адраджэння	Панкраца
23	П	Апалінара	Антана
24	А	Крыстыны, Кінгі	Вольгі, Галены
25	С	Якуба, Крыштофа	Гаўрылы
26	Ч	Анны, Міраслава	Сцяпана
27	П	Наталіі, Юліі	Анісіма
28	С	Віктара	Уладзіміра
29	Н	Марты, Олафа	Валянціны, Юліі
30	П	Юліты, Людмілы	Марыны
31	А	Ігната, Любаміра	Емяльяна

● 7.VII.1882 Нар. Явка Купала ● 11.VII.1921 Перамога Народнай рэвалюцыі ў Манголіі ● 12.VII.1943 Контрнаступленне савецкіх войск пад Курскам ● 15.VII.1943 Прывага I Дывізіі імя Т. Касцюшкі ● 19.VII.1893 Нар. Уладзімір Маякоўскі ● 21.VII.1944 Утварэнне ПКВН ● 22.VII.1944 Абвяшчэнне Маніфеста ПКВН ● 26.VII.1953 Пачатак нацыянальнага паўстання на Кубе ● 27.VII.1944 Вызваленне Беластока



Беласток будзеца

Фота Я. Цялушэцкага

Для памяці

Народная метэаралогія


Багацце ягад летам прадказвае халодную зіму. Калі летам вельмі многа палявога асоту, зімой будзе холадна, калі многа шчаўю — зіма будзе цёплай.



Жнівень

Дата	Дні	Імяніны адзначаюць	
1	С	Пятра, Юстыны	Макрыны
2	Ч	Марыі, Густава	Ільі
3	П	Нікадзіма, Лідзіі	Сямёна
4	С	Дамініка	Марыі, Магдалены
5	Н	Марыі, Асвальда	Трафіма
6	П	Якуба, Славы	Барыса, Глеба
7	А	Дароты, Кандрата	Ганны
8	С	Эмільяна	Параскевы
9	Ч	Рамана, Рамуальда	Клімента
10	П	Багдана, Ваўжынца	Прохара
11	С	Зузаны, Філамены	Каленіка
12	Н	Клары, Эўзэбіюша	Валянціна
13	П	Галены, Гіпаліта	Еўдакіма
14	А	Альфрэда	Макара
15	С	Марыі	Васіля
16	Ч	Роха, Яўхіма	Саламеі
17	П	Яцка, Юльяны	Еўдакіі
18	С	Галены, Кларты	Нонны
19	Н	Юльяна, Валяслава	Спаса
20	П	Самуэля, Бернарда	Пімена
21	А	Еанны, Францішкі	Мірона
22	С	Цэзара, Марыі	Мацвея
23	Ч	Філіпа, Апалінара	Рамана
24	П	Бартламея, Ежага	Сусаны, Раісы
25	С	Людвіка, Луізы	Фоція
26	Н	Марыі, Зэфірыны	Ціхана
27	П	Юзэфа	Міхэя
28	А	Аўгустына, Аляксандра	Успенне
29	С	Яна, Сабіны	Мацвея
30	Ч	Ружы, Шчэсна	Леўка
31	П	Раймунда, Марка	Іларыёна

● 1.VIII.1914 Пачатак I сусветнай вайны ● 1.VIII.1944 Пачатак варшаўскага паўстання ● 6.VIII.1945 Скінута атамная бомба на Хірасіму ● 8.VIII.1893 Нар. Мар'ян Навотка ● 15.VIII.1945 Вызваленне Карэі ● 23.VIII.1944 Вызваленне Румыніі ● 29.VIII.1918 Дэкрэт Савета народных камісараў СССР аб праве польскага народа да незалежнасці.



Драгічын

Фота Р. Сянько

Для памяці

Народная метэаралогія

Калі многа арэхаў, а грыбоў няма, зіма будзе снежная і суровая.
Калі легам на дрэвах з'яўляюцца жоўтыя лісці — наступіць ранняя
восень.



Верасень

Дата	Дні	Імяніны адзначаюць	
1	С	Браніслава	Андрэя
2	Н	Сцяпана, Юльяна	Самуіла
3	П	Шымана, Ізабелы	Фадзея
4	А	Разаліі, Ружыт	Апанаса
5	С	Ваўжынца, Дароты	Ірынея
6	Ч	Бэаты, Яўгеніі	Арсена
7	П	Рэгіны, Мельхіёра	Ціта
8	С	Марыі, Радаслава	Наталіі
9	Н	Пятра, Сяргея	Пімена
10	П	Мікалая, Лукаша	Іова, Анатоля
11	А	Яцка, Прота	Усячэнне тл. І. Хр.
12	С	Марыі, Гвідона	Аляксандра
13	Ч	Філіпа, Яўгеніі	Хведара
14	П	Цыпрыяна, Бернарда	Сямёна
15	С	Нікадзіма, Альбіна	Маманта
16	Н	Карнеля, Эдыты	Анфіма
17	П	Францішка, Юстыны	Майсея
18	А	Ірыны, Юзэфа	Лізаветы, Раісы
19	С	Канстанцыі	Макара
20	Ч	Эўстафія	Лукі
21	П	Матэвуша, Гіпаліта	Прачыстая
22	С	Тамаша, Маўрыца	Ганны
23	Н	Тэклі, Багуслава	Пятра
24	П	Герарда, Тэадора	Сяргея
25	А	Амеліі, Святаполка	Юльяна
26	С	Цыпрыяна, Юстыны	Валяр'яна
27	Ч	Космы, Дам'яна	Уздзвіжанне Кр. Гасп.
28	П	Вацлава, Марка,	Максіма
29	С	Міхала, Міхаліны	Людмілы
30	Н	Гераніма, Зофіі	Веры, Надзеі і Любоўі

● 1.IX.1853 Нар. М. Федароўскі ● 1.IX.1939 Нападзенне гітлераўскай Германіі на Польшчу ● 1.IX.1943 I Дывізія імя Т. Касцюшкі адіраўляецца на фронт ● 2.IX.1943 Загінуў Я. Красіцкі, старшыня ЗВМ (нар. 18.IX.1919) ● 2.IX.1945 Абвяшчэнне ДРВ ● 8.IX.1943 Капітуляцыя Італіі ● 9.IX.1944 Вызваленне Балгарыі ● 22.IX.1903 Нар. бел. пісьменнік Х. Шынклер ● 25.IX.1913 Нар. бел. паэт С. Грахоўскі 29.IX.1823 Нар. Ул. Сыракомля.



Асенні краявід

Фота Я. Цялушэцкага

Для памяці

Народная метэаралогія


Калі восенню лісці бярозы пачнуць жаўцець з верхавіны, дык наступная вясна будзе ранняя, а калі знізу, дык позняя. Калі рана з восені пачнуць ліняць куры, дык зіма будзе цёплая.



КРЕСТЫЧНИК

Дата	Дні	Імяніны адзначаюць	
1	П	Рэмігіюша, Дануты	Зофіі
2	А	Тэафіля, Дыяніза	Трафіма
3	С	Тэрэзы, Герарда	Яўстафія, Алега
4	Ч	Францішка, Разаліі	Кандрата, Андрэя
5	П	Пляцыда, Апалінара	Іоны
6	С	Артура, Брунона	Андрэя
7	Н	Марыі, Марка	Фёклы
8	П	Брыгіды, Пелагеі	Сяргея
9	А	Людвіка	Івана
10	С	Францішка, Паўліны	Марка
11	Ч	Эміля, Альдоны	Нікана, Анатоля
12	П	Эўстахія, Максімільяна	Кірыяна
13	С	Эдварда, Тэафіля	Рыгора
14	Н	Дзень настаўніка	Пакрова
15	П	Ядвігі, Тэрэзы	Юстыны
16	А	Флёрантыны, Герарда	Дзяніса
17	С	Віктара, Малгажаты	Пятра, Уладзіміра
18	Ч	Юльяна, Лукаша	Аляксея, Веранікі
19	П	Пятра, Земовіта	Фамы
20	С	Ірыны, Яна	Пелагеі
21	Н	Уршулі, Гіляра	Таісы
22	П	Філіпа, Кардулі	Якуба
23	А	Севярына, Тэадора	Тэафіля
24	С	Рафала, Марціна	Зіны, Сцепаніды
25	Ч	Крыспіна, Ваніфаца	Марціна
26	П	Люцыяна, Эварыста	Карпа
27	С	Сабіны, Вінцэнта	Назара
28	Н	Тадэвуша, Шымана	Лук'яна
29	П	Нарцыза, Тэадора	Лангіна
30	А	Альфонса, Пшэмыслава	Лявона, Софіі
31	С	Сатурніна, Урбана	Лукі

● 1.Х.1949 Утварэнне Кітайскай Народнай Рэспублікі ● 4.Х.1957 І штучны спадарожнік Зямлі (СССР) ● 7.Х.1949 Утварэнне ГДР ● 12.Х.1948 Битва пад Леніна ● 14.Х.1773 Утварэнне Камісіі народнай адукацыі, першага міністэрства асветы ў Польшчы ● 24.Х.1945 Утварэнне Арганізацыі Аб'яднаных Нацый.



На складніцы ў Белавежскай пушчы

Фота Э. Панецкага

Для памяці

Народная метэаралогія

Пчолы восенню ляток воскам залепліваюць, пакідаючы ледзь бачную шчыліну, — на халодную зіму; пакідаюць яго адкрытым — да цёплай зімы.



Літманда

Дата	Дні	Імяніны адзначаюць	
1	Ч	Усіх Святых	Клеапатры
2	П	Багодана	Арцэма
3	С	Губерта, Сьльвіі	Іларыёна
4	Н	Кароля, Альгерда	Аверкія
5	П	Альжбеты, Славаміра	Якуба
6	А	Леанарда, Фелікса	Апанаса, Кацярыны
7	С	Вялікая Кастр. рэв.	Анастасія
8	Ч	Севарына, Віктара	Дзмітра
9	П	Тэодара, Урсына	Нестара
10	С	Андрэя, Любаміра	Іова
11	Н	Марціна, Варлаама	Анастасіі
12	П	Вітальда, Рэнаты	Зіновія, Галены
13	А	Станіслава, Мікалая	Спірыдона
14	С	Ваўжынца, Юзэфа	Дзям'яна
15	Ч	Леапольда, Альберта	Акіндзіна
16	П	Эдмунда, Гертруды	Язэпа
17	С	Саламеі, Рыгора	Ніканора
18	Н	Рамана, Анелі	Галакціёна
19	П	Альжбеты, Гіпаліта	Паўла
20	А	Анатоля, Фелікса	Фядота
21	С	Кандрата, Януша	Міхала
22	Ч	Цэцыліі, Марка	Парфіра
23	П	Клеменса	Радзівона
24	С	Яна, Флёры	Віктара, Вінцука
25	Н	Кацярыны, Эразма	Ніла
26	П	Кандрата, Сільвестра	Іана
27	А	Валяр'яна, Віргілія	Піліпа
28	С	Здзіслава, Рыгора	Гурыя
29	Ч	Сатурніна, Блажэя	Мацвея
30	П	Андрэя, Людаслава	Рыгора

● 3.XI.1882 Нар. Якуб Колас ● 7.XI.1917 Пачатак Кастрычніцкай рэвалюцыі ● 22.XI.1963 Загінуў Джон Кенедзі ● 24.XI.1913 Нар. бел. пісьменнік В. Гарбук ● 26.XI.1924 Утварэнне Мангольскай Народнай Рэспублікі ● 27.XI.1903 Нар. бел. пісьменнік Піліп Пестрак ● 29.XI.1945 Утварэнне Федэратыўнай Народнай Рэспублікі Югаславіі.



Гайнайка

Фота Э. Панецкага

Для памяці

.....

.....

.....

Народная метэаралогія

Пакуль ліст з вішнёвых дрэў не апаў, колькі б снегу не выпала, адліга яго згоніць. Калі снегу восенню нанясе рана, дык і вясна будзе ранняя.



Снежань

Дата	Дні	Імяніны адзначаюць	
1	С	Наталлі, Элігіюша	Платона
2	Н	Бальбіны, Паўліны	Аўдзея
3	П	Францішка	Рыгора
4	А	Барбары, Бернарда	Увядзенне ў Храм. Пр. Б.
5	С	Крыстыны, Сабы	Філімона
6	Ч	Мікалая, Эмільяна	Хведара
7	П	Амброжыя, Марціна	Кацярыны
8	С	Марыі	Клімента
9	Н	Леакадзіі, Веслава	Аліпія
10	П	Марыі, Данеля	Якуба, Усевалада
11	А	Юліі, Вальдэмара	Сцяпана
12	С	Аляксандра, Адэлайды	Парамона
13	Ч	Люцыі, Атыліі	Андрэя
14	П	Альфрэда, Ізыдара	Навума
15	С	Валяр'яна, Цэліны	Авакума
16	Н	Эўзэбіюша, Альбіны	Сафона
17	П	Лазара, Алімпіі	Барбары
18	А	Багуслава, Грацыяна	Савы
19	С	Урбана, Дар'юша	Міколы
20	Ч	Дамініка, Багуміла	Амбражэя
21	П	Тамаша, Яна	Патапа
22	С	Ганараты, Зэнана	Ганны
23	Н	Вікторыі, Славаміры	Мілы
24	П	Адама і Евы, Эвеліны	Леанілы
25	А	Каляды	Спірыдона
26	С	Др. Дз. Каляд	Яўгенія
27	Ч	Яна, Цэзара	Апалона
28	П	Антона, Тэафіля	Анфісы
29	С	Тамаша, Дамініка	Агея
30	Н	Яўгеніюша, Севера	Данілы
31	П	Сільвестра, Меланіі	Зоі

● 10.XII.1948 Ген. Асамблея ААН прыняла Усеагульную дэкларацыю праў чалавека ● 15.XII.1948 Заснаванне ПАРП ● 24.XII.1798 Нар. Адам Міцкевіч ● 24.XII.1913 Нар. бел. пісьменнік Аляксей Кулакоўскі ● 27.XII.1923 Нар. бел. паэт Анатоль Вялюгін ● 31.XII.1944 Узнікненне Часовага ўрада ПНР.



Новае Ляўкова Гайнаўскага павету

Фота Я. Цялушэцкага

Для памяці

Народная метэаралогія

Калі на пачатку зімы ішоў моцны снег, дык на пачатку лета пойдзе моцны дождж. Глухое браханне сабак зімой прадказвае снег.

Уладзіслаў Бранеўскі

КАПЕРНІК

Зоркамі ноч замігала, пагодна,
самы час працы. Капернік на вежы
сочыць за небам. У пальцах халодных
цыркуль, які вымярае бязмежжа.
Вунь абкружыла Мядзведзіца неба,
хутка серп месяца ўзьйдзе над садам...
Ён і сузор'і! Адвагі ж трэба
тым, хто разгадвае зор мірыяды.
Думкай сусвет ён здалёк вымярае...
О, Млечны шлях, і Плеяды, і Вагі!
Сонца! Ад думак аж дух забівае.
Шэпча Капернік: — Адвагі, адвагі!
Мысль між сузор'яў шукае ўпарта
сілу, якой падуладна прастата.
Праца, падлікі, цыркуль і карта, —
не давядзецца блудзіць паміж зораў.
Зоркі ўжо вянуць. Ноч была плённай.
Вочы прыплюшчыў — стаміўся ён дужа,
раптам на Сонца зірнуў і, натхнёны,
Сонца стрымаў і Зямлю з месца зрушыў.

Пераклаў М. Арошка